



ЗАДУМА стварыць музей айчыннай вылічальнай тэхнікі ў настаўніка інфарматыкі гімназіі №1 райцэнтра В. С. Саўчыка з'явілася даўно. Нядайна яна ажыццяўлялася, і традыцыйная ружовая стужка на вачах педагогаў і запрошаных гасцей была ўрачыста перарэзана дырэктарам установы В. П. Клімовичам і вядучым спецыялістам аддзела адукаты С. М. Кундрам.

— Збіраць экспанаты пачалі з 2004 года, — расказвае Вячаслаў Станіслававіч. — Людзі перадавалі нам вылічальную тэхніку, якую хацелі выкінуць па прычынах зношанасці і няспраўнасці. Частку атрымалі са школ раёна.

Цяпер у экспазіцыі музея налічваецца 155 экспанатаў. Ці бачылі вы, напрыклад, калі-небудзь комплекс вучэбнай вылічальнай тэхнікі 70-80-х гадоў, якія па сваіх габарытах, не кажучы пра іх магчымасці альбо аб'ёмы памяці, вельмі адрозніваюцца ад сучасных? Ёсьць у музеі і іншыя носьбіты інфармацыі, пачынаючы з перфакарт савецкіх часоў і заканчваючы навейшымі флэшнакапіяльнікамі, калькулятарамі рознай мадыфікацыі, камп'ютэрнамі і многім іншым, на што карысна паглядзеце.

Дарэчы, музей стваралі на ўласныя сродкі. З густам аформленыя стэнды і многае іншае, што ў ім ёсьць — заслуга педагогаў.

Таццяна НЕСЦЯРЭНКА.

На здымку: В. С. Саўчык (у цэнтры) падчас дэманстрацыі музейных экспанатаў.

Фота аўтара.